

СТАДЫЁН «ДЫНАМА» — БОЛЬШ, ЧЫМ СТАДЫЁН

Як галоўная арэна краіны 90 гадоў застаецца цэнтрам прыцягнення

Сэрца беларускага спорту білася і б'ецца менавіта на стадыёне «Дынама». Ніякай патэтыкі, толькі факты. У 1923 годзе па ініцыятыве Фелікса Дзяржынскага было створана фізкультурна-спартыўнае таварыства «Дынама», у 1925 годзе было арганізавана «Беларускае пралетарскае спартыўнае таварыства «Дынама» з аддзяленнямі ва ўсіх акруговых гарадах Беларусі. Немаленькаму спартыўнаму таварыству патрабаваўся цэнтр прыцягнення, арэна для праяўлення спарторніцтваў і нават сімвал. Было вырашана будаваць у Мінску вялікі стадыён. Сёлета легендарнай арэне споўняецца 90 гадоў. І гэта выдатная нагода ўспомніць яго цікавую гісторыю, якая і расцлумачыць, чаму Нацыянальны алімпійскі стадыён «Дынама» — месца ўнікальнае.

Сімвал новага жыцця

Месца для будаўніцтва стадыёна выбралі ў самым цэнтры Мінска — на месцы старых яўрэйскіх могілак, але затое недалёка ад вакзала. Стадыён будаваўся па расшэні і пад кантролем Аб'яднанага галоўнага палітычнага ўпраўлення, таму праца ішла вельмі прадукцыйна. «Дынама» будавалі ўсім «Дынама» — кожны член фізкультурна-спартыўнага таварыства павінен быў адпрацаваць на будоўлі 100 гадзін, дапамагалі і простыя мінчане, якія вельмі любілі спорт і, верагодна, хацелі глядзець спарторніцтвы на камфортым стадыёне. 12 чэрвеня 1934 года іх жаданне спраўдзілася — стадыён быў афіцыйна адкрыты і прыняў на сваіх трыбунах першых заўзятараў. Трыбуны былі розныя, на 10 тысяч месцаў, але на асабліва цікавых матчах умяшчалі ў паўтара раза больш людзей. Стала зразумела: трэба праводзіць мадэрнізацыю. У 1939 годзе стадыён мог прыняць 22 тысячы чалавек (дарэчы, столькі ж, як і цяпер). Але рэгулярны аншлаг на рэканструяваным стадыёне быў нядоўгача...

Пасля Вялікай Айчыннай вайны стадыён ляжаў у руінах. Некаторы час яго замаяўня невялікі стадыён «Харчавік» у парку Горкага.



малую трыбуну на тры тысячы чалавек. Улічваючы пасляваенны дэфіцыт грошай і чалавечых рэсурсаў, будаўнікі фактычна здзейснілі подзвіг — 12 чэрвеня 1948 года на «Дынама» прайшоў футбольны матч. З футболом на «Дынама», дарэчы, звязана адна з гарадскіх легенд. Лічыцца, што жэнка на будынку Камітэта дзяржаўнай бяспекі была пабудавана спецыяльна для таго, каб міністр дзяржаўнай бяспекі БССР Лаўрэнцій Цанава мог літаральна з працоўнага месца, глядзячы ў бінокль, сачыць за футбольным матчам. Дык вось, гэта міф: з той вежкі не відаць, што адбываецца на полі. А футбол Цанава глядзеў з трыбун стадыёна, і калі яго любімая каманда забівала гол, ён так бурна радаваўся, што выкідваў сваю фуражку на трыбуны.

адкрываецца маляўнічы від на зялёнае футбольнае поле, абрамленае жоўта-чырвонымі лёгкаатлетчнымі сектарамі і чорнай бегавой дарожкай», — пісала газета «Фізкультурнік Беларусі» напярэдадні чэмпіянату СССР па лёгкай атлетыцы. Як бачым, ужо тады «Дынама» быў універсальнай спартыўнай пляцоўкай. У пасляваенныя гады буйныя спартыўныя спаборніцтвы для мінчан былі рэдкасцю. Таму на «Дынама» сабраўся аншлаг. Дарэчы, дамашнія сцены дапамагалі і беларусам. На дыстанцыі 400 метраў трэцяе месца заняў Анатоль Юлін, які ўжо праз год выступаў на першых для савецкіх спартсменаў Алімпійскіх гульнях у Хельсінкі. А ў забегу на 200 метраў перамог Цімафей Лунёў — зорка беларускага спорту першых пасляваенных гадоў.

Сваё сучаснае аблічча стадыён набыў у 1954 годзе пасля чарговай рэканструкцыі. «Стадыён «Дынама» здолее сёлета значна лепш абслужыць спартсменаў і глядачоў. Пляцоўкі і спартыўныя сектары стадыёна прадстаўляюцца ў арэнду для трэніровак усім калектывам фізкультуры. 22 ўваходы на трыбуны дадуць магчымасць хутка зайсці на стадыён і выйсці з яго. Туды можна будзе трапіць не толькі з цэнтральнага ўвахода па вуліцы Кірава, але і з Ульянаўскай вуліцы», — даваў справаздачу ў газеце «Фізкультурнік Беларусі» дырэктар стадыёна Сальнікаў. Менавіта тады з'явілася яго галоўная рызынка — арка на ўваходзе. Тады ж «Дынама» стаў першай у Беларусі мультыфункцыянальнай пляцоўкай: стадыён уключаў чатыры тэнісныя корты, пляцоўкі для баскетбола, валејбола, гарадкоў, залы для заняткаў гімнастыкай, барацьбой, боксам, цяжкай атлетыкай, фехтаваннем, масажныя пакоі, медпункты, душавыя, цір. Зімой пешаходныя дарожкі калі стадыёна заліваліся вадой, ператвараючыся ў каток. «Мы паставілі перад сабой задачу зрабіць стадыён «Дынама» цэнтрам прапаганды фізічнай культуры і спорту, адным з найлепшых стадыёнаў краіны, месцам росту спартыўнага майстэрства і развіцця талентаў, стадыёнам, вартым сталіцы Беларусі — адроджанага Мінска», — давалі справаздачу кіраўнікі стадыёна «Фізкультурнік Беларусі». Новая старонка пачалася з футбола. У 1954 годзе мінскі «Спартак» прабіў у наймацнейшы дывізіён (клас «А»)

чэмпіянату СССР. На хатняй арэне мінскія спартакаўцы абыгрывалі аднаклубнікаў з «Масквы», «Зеніт». А на матч з маскоўскім ЦДСА білеты размялі літаральна за дзень. «Спартак», дарэчы, тады перамог. На полі мінскага стадыёна выступалі ўсе зоркі савецкага футбола.

Бачыў гэты стадыён і зорак лёгкай атлетыкі, калі не ўсіх, дык многіх часоў і народаў. У 1973 годзе «Дынама» прымаў матчаўую сустрэчу СССР — ЗША па лёгкай атлетыцы. Падзея грандыёзная. Не абышлося і без



кур'эзаў. «Нейкаму арыгіналу прыйшло ў галаву пафарбаваць бітумныя дарожкі на стадыёне. Звычайнай фарбай пафарбавалі бітум, які там спрадкэву ляжаў. Выходзім на трэніроўку і бачым новыя дарожкі, у нас вочы на лоб палезлі. Амерыканцы цікавяцца, што за пакрыццё. Мы на ўсе лады расхвальваем выдатнае савецкае пакрыццё, па якім не б'яжыш — лётаеш. І ўсё б нічога, але фарба не паспела толкам высыхнуць. Спартсмены пачынаюць бегаць — а ў іх абутак да дарожкі прыліпае», — успамінаў удзельнік таго матча, а сёння трэнер па лёгкай атлетыцы Віктар Мяснікоў. Пераможцамі таго матча, дарэчы, сталі савецкія лёгкаатлеты. Паўтарылася гісторыя і ў 1919 годзе, калі на «Дынама» прайшоў першы і пакуль адзіны

ў сучаснай гісторыі лёгкаатлетычны матч Еўропа — ЗША.

Сёння «Дынама» — гэта нацыянальны алімпійскі стадыён. Алімпійскім ён быў і ў 1980 годзе. На мінскім полі прайшло некалькі футбольных матчаў у рамках XXII летніх Алімпійскіх гульняў у Маскве. Гэтаму папярэднічала чарговая рэканструкцыя — ёмістасць трыбун павялічылі да 50 тысяч месцаў, трыбуны нарэшце аперазалі арэну, быў устаноўлены другі паверх. Стадыён набыў і яшчэ адну сваю адметнасць — манументальную кампазіцыю «Бег» аўтарства знакамітага скульптара Валянціна Занковіча. Тады ж над арэнай з'явілася факельная чаша для алімпійскага агню, які 20 ліпеня 1980 года запаліў Аляксандр Мядзведзь.

Закрывацца ад людзей — не наш варыянт

З 2012 да 2018 года стадыён перажываў самую маштабную рэканструкцыю ў сваёй гісторыі. Галоўнай задачай было зрабіць арэну сучаснай і пры гэтым захаваць яе гістарычнае аблічча. Архітэктары задачу выканалі. Самая вядомая гістарычная частка стадыёна захавалася з боку вуліцы Ульянаўскай. А з боку вуліцы Кірава створаны фасад сучаснага стадыёна. На трыбунах могуць размясціцца 22 тысячы чалавек. Дзякуючы двум вялікім экранам і сучасным гукавым сістэмам атрымліваец асалоду ад таго, што адбываецца на стадыёне, можна з любога глядацкага месца.

Пасля маштабнай рэканструкцыі «Дынама» ператварыўся ў прыгожую суперсучасную арэну са сваім непаўторным абліччам, якое ўвасабляе багатыя спартыўныя традыцыі Беларусі. Гэты легендарны культурна-спартыўны комплекс памятае мноства яркіх выступленняў, перамог і вялікіх імёнаў. Тут праходзілі найбуйнейшыя міжна-

мерапрыемствы: спартыўныя, культурныя, забаўляльныя. На стадыёне ўвесь час віруе жыццё. І мы працуем для таго, каб яно было насычанае. Як галоўная арэна краіны мы задаём планку якасці. На нас раўняюцца іншыя аб'екты, таму апускаць гэту планку мы ні ў якім разе не павінны і не будзем», — адзначае ён.

У 2021 годзе ўвёс Мінск глядзеў трансляцыі чэмпіянату Еўропы па футболе проста на футбольным полі «Дынама». У 2024 годзе тут так паказвалі матчы Еўра. У 2023-м у чашы стадыёна праходзілі кінапіткі з праглядам фільмаў. Яшчэ запускалі палёты на паветраным шары. На «Дынама» працуе адзіная ў Беларусі студыя падводнай здымкі і самы высокі ў краіне скаладром. «У многіх краінах стадыёны зачыненыя ў дні, калі няма спаборніцтваў. Але гэта зусім не наш падыход. Хочацца разбіць стэрэатыпы ад тым, што стадыён пабудаваны толькі для спорту. Дзяржава траціла грошы для таго, каб даць магчымасць людзям штодзёні прыходзіць на аб'ект. І мы хочам паказаць, што тут добра і цікава правесці час можа кожны. Напрыклад, у пачатку чэрвеня правялі выставу японскіх аўтамабіляў проста ў чашы стадыёна. Прыйшло каля чатырох тысяч чалавек — усе водгукі выключна станоўчыя. У будучыні жадзем правесці вялікую выставу айчынных машын паказаць найлепшае, што ў нас ёсць з аўтамабіляў, на найлепшай арэне краіны. Чаму б не эксперыментавалі? Я заўсёды кажу сваім супрацоўнікам не саромецца прапанаваць свае ідэі. Нават калі на першы погляд яны пададуцца недарэчнымі, мы пасмяёмся, падчас мазгавога штурму, можа, нарадзіцца добры праект», — адзначае Аляксандр Бут-Гусаім.

Прычым пераход для новых, нават самых смелых і дзёрзкіх праектаў, каманда супрацоўнікаў стадыёна не бачыць. Здавалася б, як можна пусціць на футбольны газон некалькі тысяч людзей падчас чарговага фестывалю? Аказваецца, можна, калі ўважаюна падыход да яго абслугоўвання. «На асноўным і на запасным полі газон натуральны. Яго трэба ўвесь час даглядаць, каб прыгожа выглядаў. І нашы аграномы робяць гэта днём і ноччу. Пасля канцэрта яны могуць і ўначы працаваць. Так, мы можам закрыцца і нікога не пуская ў чашу стадыёна, на поле, але, па-першае, нам трэба павышаць фінансавыя паказчыкі па пазабюджэтнай дзейнасці, а па-другое, у цэлым закрывацца ад людзей не наш варыянт», — падкрэслівае дырэктар стадыёна. У пачатку сваёй гісторыі зімой на тэрыторыі каля стадыёна залівалі каток. Праз 90 гадоў усе нашмат прасцей: каток на «Дынама» ёсць круглы год, сінтэтычны лёд вытрымлівае розную тэмпературу.

У стадыёна «Дынама», як і ў шматлікіх славаутасцаў, ёсць свая непаўторная атмасфера. «У многіх ёсць цёплыя ўспаміны, звязаныя з «Дынама» першаканні, смачны піражкі, выступленні любімых спартсменаў ці арыстаў. Стадыён заўсёды асацыююецца з нечым добрым. Гістарычнае аблічча арэны з аркай, скульптурай бегуноў, верагодна, выклікае ў людзей старэйшага пакалення настальгію. Сучаснае архітэктурнае рашэнне прыябляе маладых. Гасцям сталіцы ў прыпынцы цікава ўбачыць гэты аб'ект, — заўважае Аляксандр Бут-Гусаім. — Я як кіраўнік любю ў гэты стадыён. Мне пацанявала працаваць у гэтым месцы. У 18 гадоў марыў пабыць валанцёрам на спаборніцтвах па лёгкай атлетыцы, у 2019 годзе быў каардынатарам матча Еўропа — ЗША, а пасля стаў і дырэктарам стадыёна. Як тут не паверыць, што мары здзяйсняюцца? І спраўджаюцца на «Дынама».

Валерыя СЦЯЦКО.
Фота Віктара ІВАНЧЫКАВА.



Арэна з невялікімі трыбунамі, без нават элементарнай рукамыйніцы штогод увесну, калі разлівалася Свіслач, сыхадзіла пад ваду. Зусім не тое, што трэба для аднаўлення спартыўнага жыцця ў горадзе. Таму ў 1946 годзе, калі Мінск адраджаўся пасля ваенных урушэнняў, пачалося і аднаўленне «Дынама». Праект змянілі: ужо не было штучнага возера скульптур і фантанаў, стадыён перасунулі ў нізіну Свіслачы, галоўную трыбуну на 13 тысяч месцаў размясцілі на натуральным адхоне, насупраць устанавілі

Гаворыць і паказвае «Дынама»

У 1951 годзе галоўны стадыён рэспублікі рыхтаваўся прыняць наймацнейшых лёгкаатлетаў з усеіх вярлізнай краіны. Чэмпіянат СССР па лёгкай атлетыцы стаў іспытам для ўсіх. «Працы было шмат. Трэба было зноў засыпаць дзындрай і ўкатаць бегавую дарожку і сектары для скачкоў і кіданняў, пабудаваць месцы для скачкоў калі трыбуны стадыёна. І ўжо сёння з трыбун стадыёна

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

1. Информация о застройщике:			
1.1. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Астодевелопмент», зарегистрированное в Едином государственном реестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 14.03.2014 за номером 691759953.			
1.2. Место нахождения: Минский район, Боровлянский с/с, д. Боровая, д. 2, ф. 2, кабинет 4.			
1.3. Адрес отдела продаж: Минский район, Боровлянский с/с, д. Копище, ул. Леонардо да Винчи, 2, пом. 462.			
1.4. Сведения о режиме работы (отдел продаж): ежедневно с 09.00 до 21.00 в рабочие дни, с 10.00 до 20.00 в субботу, с 10.00 до 19.00 в воскресенье и праздничные дни.			
1.5. В течение трех предшествующих опубликованию проектной декларации лет застройщиком построены и введены в эксплуатацию следующие объекты:			
Объекты:	Фактические сроки строительства:	Объекты:	Фактические сроки строительства:
Многоквартирные жилые дома в д. Копище Минского района по генплану №:			
5.8	август 2019 – октябрь 2021	7.19	сентябрь 2021 – октябрь 2022
5.1	июль 2019 – июль 2021	7.26	май 2022 – декабрь 2023
7.2	декабрь 2019 – ноябрь 2021	7.38	октябрь 2022 – октябрь 2023
7.6	октябрь 2019 – октябрь 2021	7.43	май 2021 – декабрь 2022
7.8	октябрь 2019 – октябрь 2021	7.60	январь 2023 – апрель 2024
7.24	октябрь 2020 – ноябрь 2021	7.61	январь 2023 – апрель 2024
7.27	декабрь 2019 – октябрь 2021	7.62	октябрь 2020 – октябрь 2021
7.62	октябрь 2020 – октябрь 2021	7.64	май 2021 – декабрь 2022
7.3	октябрь 2020 – декабрь 2022	7.4-7.5	сентябрь 2021 – август 2023
7.7	ноябрь 2020 – ноябрь 2022	7.44	январь 2022 – июнь 2023
7.10	сентябрь 2022 – январь 2024	7.45	ноябрь 2021 – июнь 2023
7.11	сентябрь 2022 – ноябрь 2023	7.46	июнь 2022 – август 2023
7.16	июнь 2021 – сентябрь 2022	7.47	сентябрь 2022 – август 2023
7.17	сентябрь 2021 – октябрь 2022	7.80	сентябрь 2022 – октябрь 2023
7.18	июнь 2021 – ноябрь 2022		
Иные объекты в Минском районе:			
Паркинг № 7.15 по г.п.	декабрь 2021 – сентябрь 2023	Детский сад № 12.4 по г.п.	октябрь 2022 – ноябрь 2023
Паркинг № 7.57 по г.п.	февраль 2023 – декабрь 2023		

2. Информация об объекте строительства.

2.1. Объект строительства – «Строительство жилого района с инженерно-транспортной инфраструктурой и объектами социально-гарантируемого обслуживания населения в д. Боровая и д. Копище Боровлянского сельсовета Минского района Минской области» Микрорайон № 7. 29-я очередь строительства. Жилой дом № 7.29 по г.п. возводится с целью обеспечения потребности населения жилыми помещениями и реализации инвестиционной программы.

2.2. Возведение объекта строительства осуществляется согласно этапам, предусмотренным графиком производства строительных работ, предполагаемый срок окончания строительства (приемки в эксплуатацию) – не позднее 31.12.2026.

2.3. Проектная документация имеет положительное

и предоставленном застройщику в аренду (свидетельство (удостоверение) № 600/1715-21336 от 13.04.2024 о государственной регистрации, выданное РУП «Минское областное агентство по государственной регистрации и земельному кадастру»).

2.4. Строительство объекта строительства предусмотрено по индивидуальному проекту на основе серии М464-У1М.

Объект строительства – 8-10-этажный, 3-секционный, с подземным этажом (техподпольем) и «теплым» чердаком жилой дом.

В объекте строительства предусмотрены лифты и необходимые виды инженерных систем. Мусороудаление отсутствует.

Предусматривается комплексное благоустройство дворовой территории объекта строительства.

Объект строительства возводится в составе квартала жилой застройки, имеющей общую территорию квартала (далее – «Квартал»).

2.5. В состав общего имущества совместного домовладения объекта строительства и Квартала, входит имущество, отнесенное законодательством к общему имуществу многоквартирного дома, а также внеплощадочные и внеплощадочные объекты инженерно-транспортного обеспечения, объекты, связанные с объектом строительства, относящиеся к нему в соответствии с проектной документацией и расположенные на территории Квартала, в том числе объекты благоустройства и озеленения территории, наружные внутри- и внеквартальные инженерные сети электроснабжения, электроосвещения, теплоснабжения, водоснабжения, канализации, связи, в том числе телефонизация, диспетчеризация лифтов, ТП. Конкретный перечень имущества, входящего в состав общего имущества совместного домовладения, определяется застройщиком по итогам технической инвентаризации объекта строительства. Дворовые элементы озеленения и благоустройства (детские и спортивные площадки, площадки для раздельного сбора бытовых отходов, площадки для отдыха, проезды, тротуары), автомобильные проезды и подходы создаются для обеспечения всех многоквартирных жилых домов, входящих в Квартал.

Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры, находящиеся за пределами наружного контура объекта строительства, входящие в состав общего имущества объекта строительства, а также объекты магистральной и распределительной инженерной инфраструктуры, финансируемые при строительстве объекта, передаются застройщиком на безвозмездной основе эксплуатирующим их организациям как сумма затрат по их строительству в установленном законодательством порядке. Заканчивая договор создания объекта долевого строительства, застройщик дает тем самым согласие на безвозмездную передачу указанного имущества. Перечень передаваемых объектов и формирование суммы затрат по их строительству производится застройщиком.

В состав общего имущества совместного домовладения не входят и поступают в собственность застройщика изолированные нежилые помещения (вне зависимости от их функционального назначения, которое определяется проектной документацией), машиноместа, оборудование станций зарядки электромобилей (в случае его установки).

2.6. Между застройщиком и ОАО «МАПИД» заключен договор строительного подряда № 21/03-2024 от 21.03.2024.

2.7. Ознакомление застройщиком должников с объектом долевого строительства и ходом работ по его строительству осуществляется путем предоставления

информации по адресу отдела продаж, либо путем размещения информации на сайте www.newbor.by.

2.8. Объект строится на коммерческой основе, заключение договоров создания объектов долевого строительства предлагается гражданам, не состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, и юридическим лицам. Обязанность привлекать граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, при долевом строительстве объекта у застройщика отсутствует.

2.9. Количество объектов долевого строительства, предлагаемых для заключения договоров – 121 единица, которые имеют общую площадь жилого помещения (согласно СН 3.02.01-2019) от 37,66 м² до 104,69 м². Общая площадь объектов долевого строительства, в отношении которых будут заключаться договоры создания объектов долевого строительства, составляет 7041,81 м².

Цена одного квадратного метра общей площади жилого помещения (согласно СН 3.02.01-2019) объектов долевого строительства составляет сумму в белорусских рублях, эквивалентную 2035,00 долларам США. Цена объекта долевого строительства составляет сумму в белорусских рублях, эквивалентную сумме в долларах США, равной произведению цены одного квадратного метра общей площади жилого помещения и общей площади жилого помещения (согласно СН 3.02.01-2019) соответствующего объекта долевого строительства. Подлежащая оплате сумма определяется по официальному курсу белорусского рубля к доллару США, установленному Национальным банком Республики Беларусь на день платежа, если иной курс или иная дата его определения не установлены договором.

По соглашению сторон должнику может быть предоставлена скидка от цены объекта долевого строительства (квадратного метра общей площади жилого помещения) в зависимости от общей площади, этажа, типа планировки и/или отделки (оснащения мебелью) объекта долевого строительства, размера первоначального взноса и графика внесения платежей за объект долевого строительства.

Изменение цены объекта долевого строительства застройщиком в одностороннем порядке может быть произведено в случае нарушения должником условий предоставления скидки, а также в иных случаях, предусмотренных договором создания объекта долевого строительства, иным соглашением сторон.

2.10. Прием заявлений о заключении договоров создания объектов долевого строительства осуществляется при заключении названных договоров через 7 дней после опубликования настоящей декларации. В случае если договор создания объекта долевого строительства не будет заключен в течение 3 (трех) календарных дней с момента подачи заявления о его заключении, такое заявление утрачивает силу.

Заключение договоров создания объектов долевого строительства осуществляется в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 06.06.2013 № 263.

ООО «СидНеА» организует конкурсные торги						УНП 193734126
Дата и время проведения	Предмет (право на заключение договоров купли-продажи/аренды)	Начальная цена (в бел. руб., эквивалентная курсу НБ РБ на день проведения торгов)	Общая площадь	Конкурсное обеспечение в бел. руб.	Срок заключения договора купли-продажи/аренды	
07.08.2024 10.00	Продажа дачного домика, по адресу: Минская обл., Минский р-н, СТ «АИСТОВО», участок № 41	94900	113,2 кв. м	10	90	
07.08.2024 11.00	Продажа квартиры с инв. № 500/D-7988223782, по адресу: г. Минск, пр-т Дзержинского, д. 26, кв. 237	117000	83,1 кв. м	10	90	
07.08.2024 12.00	Продажа жилого дома с инв. № 600/C-57852, по адресу: Минская обл., Минский р-н, Самохваловичи с/с, д. Самохваловичи, д. 29	39000	38,5 кв. м	10	90	
07.08.2024 13.00	Продажа квартиры с инв. № 600/D-135448, по адресу: Минская обл., Минский р-н, Боровлянский с/с, д. Копище, ул. Авиационная, 25-17	89900	49,9 кв. м	10	90	
07.08.2024 14.00	Аренда салона красоты, по адресу: г. Минск, ул. Бобруйская, 6	27000	82 кв. м	10	10	
Повторные конкурсные торги						
07.08.2024 15.00	Продажа дачи с инв. № 602/C-2653, по адресу: Минская обл., Пуховичский р-н, Блужский с/с, СТ «Журавина-БНТУ», 68	10500	51,8 кв. м	40	90	
07.08.2024 16.00	Продажа квартиры с инв. № 600/D-123491, по адресу: Минская обл., Минский р-н, Боровлянский с/с, д. Слободщина, ул. Славянская, д. 23, кв. 1	169900	150,5 кв. м	10	90	
07.08.2024 17.00	Продажа участка с кадастровым номером 6220857006000058, по адресу: Минская обл., Воложинский р-н, Раковский с/с, СТ «Надежда-МЭТЗ», 81	7000	0,1062 га	10	90	
07.08.2024 9.00	Аренда квартиры с инв. № 500/D-79880088, по адресу: г. Минск, пр-т Победителей, 115-147	700	48,4 кв. м	10	10	
17.07.2024 16.00	Продажа квартиры с инв. № 614/D-27319, по адресу: Минская обл., Смолевичский р-н, г. Смолевичи, ул. Гавриила Тихова, д. 9, кв. 47	53000	59,4 кв. м	10	90	
Торги состоятся по адресу: г. Минск, ул. Платонова, 15, каб. 7, 7 этаж.						
Срок внесения конкурсного обеспечения и приема заявлений с прилагаемыми к нему документами прекращаются за один рабочий день до проведения торгов по адресу: г. Минск, ул. Платонова, 15, каб. 7, 7 этаж. Конкурсное обеспечение вносится на р/с BY14MTBK30120001093300123688 в ЗАО «МТБанк», БИК (код) MTBKBY22.						
Подписание торгов в день проведения подписывает протокол о результатах торгов. Иные условия						
проведения объявленных конкурсов: право подачи и подписания заявления о государственной регистрации договора купли-продажи и оснований на нем прав предоставляется покупателю. Лицо, выигравшее торги, определяется в соответствии с правилами проведения конкурсов по продаже (аренде) имущества ООО «СидНеА», утвержденным приказом директора от 05.03.2024 № 9-ОД. Организатор вправе отказать от конкурсов (повторного конкурса) в любое время до начала торгов.						
Телефон для справок (+37529) 171-50-50.						